

Ліквідатар ААТ “Ашмяны-Лён” – ТАА “Мамрам” - аб’яўляе аб правядзенні паўторнага аукцыёну па продажу будынкаў:

- прадавец – ААТ “Ашмяны-Лён” (УНП 500117073);
- арганізатар аукцыёну – ТАА “Мамрам”;
- форма правядзення – аукцыён;

| Лот № | Назва | Год | Стартавы кошт, руб. |
|-------|--|------|---------------------|
| 1. | Капітальная будова – будынак апрацоўваючай прамысловасці іншага прызначэння (найменне – гаражы), інвентарны нумар 440/С-12681, агульная плошча 540,00 м.кв. размешчаны па адрасе: Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3/3 зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001003308 плошчай 0,7019 га, прадстаўленага на праве пастаяннага карыстання | 1995 | 48 690,00 |
| 2. | Капітальная будова – будынак шматфункцыянальны (найменне – блок дапаможных памяшканняў), інвентарны нумар 440/С-10212, агульная плошча 530,70 м размешчаны па адрасе: Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3 зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001003309 плошчай 0,3248 га, прадстаўленага на праве пастаяннага карыстання | 2012 | 56 250,00 |

- крок аўкцыёну – 5% стартавага кошту;
- мінімальны кошт не можа быць меншым за вызначаны ў дадзенай аб’яве;
- задатак – 10% стартавага кошту ўносіцца на рахунак ААТ “Ашмяны-Лён” №BY21VARB30124826100640000000 у ААТ “БелАПБ”, БИК VARBВY2X, УНП 500117073, апошні дзень аплаты задатку і афармлення заявы на ўдзел у таргах – 22.04.2019г;
- вяртанне сумы задатку праводзіцца на працягу пяці дзён з дня правядзення аукцыёну;
- таргі праводзяцца 23.04.2019г. у 11.00 па адрасе г. Ліда, вул. Фурманова, 37В;
- адказ ад удзелу ў таргах прымаецца да 22.04.2019г;
- для ўдзелу ў аукцыёне прадастаўляюцца – плацёжнае даручэнне аб аплаце задатку, копія пасведчання аб рэгістрацыі, копія статуту, даручэнне альбо загад аб прызначэнні кіраўніка;
- пры прызнанні таргоў неадбыўшыміся праз наяўнасць толькі адной заяўкі адзіны ўдзельнік мае права набыць аб’ект за стартавы кошт, павялічаны на 5%;
- дамова куплі-продажу з пераможцам таргоў падпісваецца ў дзень правядзення аукцыёну;
- аплата на працягу 20 (дваццаці) дзён з моманту падпісання дамовы куплі-продажу;
- перадача аб’екта праз 20 (дваццаці) дзён з моманту падпісання дамовы (пасля 100% аплаты);
- тэлефон для даведак: +375-29-644-33-60 (Велком), list@mamram.by
- www.mamram.by ; <https://vk.com/mamram.belarus>

Ліквідатар -
дырэктар ТАА “Мамрам”

А.І.Ходар